



# ГІСТОРЫЯ СТВАРАЕЦЦА ТУТ І ЦЯПЕР

**ІРЫНА МЯТЛІЦКАЯ**

АЛЕСЬ ДРАНЕЦ — вядомы беларускі скульптар, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь, удзельнік шматлікіх мастацкіх выстаў, пасляхова працуе ў галіне манументальнага мастацтва, з'яўляецца адным з аўтараў генеральнага рашэння мастацкага афармлення будынка Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі.

Мастацтва — гэта слыяльная памяць, спосаб захавання і рэгенерацыі вобразнага мыслення пакаленняў. Сутнасць мастацтва — фарміраванне стылю жыцця і вобраза свайго эпохі. Манументальнае мастацтва і скульптура цалкам падыхаюць над гэтым вызначэннем. Задачы, што ставіць перад сабою скульптары, які працуе ў галіне манументальнага мастацтва, надзвычай складаныя. Ён павінен мец «архітэктурны» погляд па скульптуру, арыентавацца ў просторы і архітэктурна-планіровачнай арганізацыі тэрыторый, вырашаны і іншыя ваўжкія праблемы. Помнікі, якімі сёння аздабляюцца вуліцы і плошчы нашых гарадоў, павінны не толькі адлюстроўваць эстэтычны ўзорын асяроддзя, але і даваць адказы на пытанні, якія ставіць перад намі час. Па гэтых помніках наступныя пакаленні будуть меркаваць пра нашу эпоху, бо гісторыя ствараецца тут і цяпер. Менавіта ў гэтым кантэксьце, мне падаецца, і трэба разглядаць творчасць скульптара Алеся Дранца.


Штораз, калі праязджаю каля будынка Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі (а яна сама па сабе стала значнай з'явай у развіціі айчыннай архітэктурнай думкі), не могу адараўваць погляд ад помніка Францыску Скарыну, зробленага А.Дранцом. Помнік засяроджвае, прыцягвае да сябе ўвагу гледачоў, ён з'яўляецца візуальным цэнтрам вялікай прасторы. Зрокава звязаны з будынкам Нацыянальнай бібліятэкі, помнік стаў своеасаблівым вузлом, які спалучасць гэтае архітэктурнае збудаванне з гарадскім асяроддзем.

У кожнага народа ёсць свае знакавыя асобы. Імя Францыска Скарыны сустракаецца ў працах па філасофіі, праве, беларускай літаратуре, мове, выяўленчым мастацтве, медыцыне і, безумоўна, кнігадрукаванні. Тому цалкам натуральна, што ў 1991 г. у Беларусі быў абвешчаны конкурс на стварэнне помніка гэтаму выдатнаму беларускаму

дзеячу Адраджэння. У конкурсе прынялі ўдзел дваццаць мастакоў і аўтарскіх колектываў, а выйграў яго зусім малады на той час скульптар Алеś Дранец. Да 1997 г. ён працаў над увасабленнем вобраза Скарыны. Помнік быў адліты ў бронзе. Тым не менш устаноўка яго задоўжылася да 2006 г. (завершаная манументальная выява першадрукара ўесь гэты час захоўвалася на Мінскім скульптурным камбінаце). Не хочацца згадваць імёны тых, хто быў супраць устаноўкі помніка, тым болш, што сёння ён стаіць па такой прэстыжнай сталічнай пляцоўцы. Авось словаў ўдзельнікаў Мінскаму гарадскому камітэту па архітэктуре, які безаговорочна падтрымаў маладога скульптара ў яго імкненні зрабіць твор, заснаваны на аўтарскім прачытанні вобраза першадрукара, хочацца сказаць.

Гэта паказычык таго, што за дзесяцігоддзе, такі кароткі ў гісторычным плане адрэзак часу, у нашай краіне адбылося шмат значных змен, у тым ліку і ў творчым асяроддзі. Прыйшло новасць пакаленіе скульптараў, якое атрымала магчымасць сказаць сваё гучнае слова ў манументальнай пластыцы. Кардынальна змянілася пластычная мова іх твораў, якія захавалі грунтоўнасць у расправоўцы тэм, але сталі ўспрымацца найперш асацыятыўнымі, сімвалічнымі, знакавымі акцэнтамі ў сучасным горадзе. А.Дранец адным з першых зрабіў крок у гэтым накірунку.

Галоўнае ў кожным творы мастацтва, асабліва ў скульптурным, — бездакорнае валоданне яго пластычнай мовай. А.Дранец гэтым талентам не абдзелены. Ён вельмі дакладна і ўмелая захоўвае ўласную ідэятычнасць у культурнай прасторы. Лаканічнасць вобразнай сістэмы яго работ ідзе ад традыцыйнай манеры народных майстроў мінулых стагоддзяў. У помніку Ф.Скарыну скульптар, як і яго папярэднікі, імкнуўся ўзмацніць экспрэсіўнасць вобраза, ён



Прага. Рэльеф на пастаменце помніка Ф.Скарыну. Бронза. 2006.

Помнік Францыску Скарыну.  
Бронза, граніт. 2001–2006.



звярнуўся да абагульнення форм з мінімальным адхлением ад лаканічнасці пры дакладнай працапроцэсі дэталей. А.Дранец умее слухаць свае ўнутраныя імпульсы, ён волына ў пластычным разнэнні работы. Пры гэтым ніколі не забывае пра канструкцыю, «стрыжань», на якім трymаенца манументальная фігура. Заканамерна, што скундтар падкрэсліў у образзе святога героя, асаўліва ў партрэтнай частцы, моц розуму, духоўную ўпэўненасць асветніка. Вобраз Францыска Скарыны трактуецца ім у рэчычных новай сімвалічай ідэі, згодна з агульнаграмадскімі зменамі светадацавання, падзародкоўваецца разка ўзрослай дынамічнасці жыцця, адкрыласці і ўзмацненню рытму у павакольным свеце. Мастак здолеў адчуць змены ў часе і здастойным святога героя майстэрствам увекіномніць вобраз вілікага сына беларускага народа.

Пастамент помніка ўпрыгожваюць тры рэльефы. Тонкія і ажурныя, яны прадстаўляюць віды гарадоў, у якіх жыў і спыняўся ў сваіх падарожжах Францыск Скарына. Гэта Полацк, Прага і Падуя. Пачатковую адукцыю Скарыны атрымаў у Полацку, дзе сярод іншых навук асвоіў латынь. Час падарожжаў для будучага асветніка пачаўся рана. Але амаль у кожнай кнізе ён згадвае пра сваю Радзіму. Прага – надзвычай важны горад і для Скарыны, і ўвогуле для беларускай культуры. Менавіта там Скарына выдаў сваю першую Біблію на беларускай мове. А Падуя, дзе ён атрымаў доктарскую ступень у знакамітым універсітэце, увяла яго ў шэраг выдатных дзеячаў святога часу, першаадкрыўальнікаў эпохі Адраджэння, на якіх раўняліся будучыя пакаленні.

Помнік Францыску Скарыну – гэта даніна гісторыі, таму пластву культуры, на аснове якога мы памагаемся тварыць у духоўным жыцці, працягваючы шлях нашага знакамітага земляка.

Работа над вобразам Ф.Скарыны для А.Дранца не абмежавалася адным по-



мнікам. У 2001 г. ён стварае памятную мемарыяльную дошку першадрукару для Нацыянальнай бібліятэкі ў Празе. Туту вобразе Скарыны аўтар выкарыстоўвае элементы дэкаратыўнасці, тым самым арганічна ўводзіць яго ў гарадскос атачэнне. Урачыстас адкрыцё мемарыяльнай дошкі з ганаровай вартай стала важнай культурнай падзеяй для Беларусі і Чехіі.

Разам з грунай архітэктураю, яку ўзнаічалі Леанід Левін, у перыяд з 1992-га па 2000 г. А.Дранец працуе над помікам князю Давыду, засновальніку Давыд-Гарадка. Перад скульптарам стаялі складаныя задачы ў пітэрпрэтацыі вобраза. Найнерш — праца ваньку ў рэчынчы агульной культурнай традыцыі краіны, адчуць подых мінуўшчыны, скрупулёзна вывучыць харктэрныя для таго часу гістарычныя дэталі, не залежна ад таго, ці будуть яны ў рэшце рэзіт выкарыстаны ў самім творы. Важна было знаясці адпаведнасць працы твора, дзе былі б арганічна спалучаны магутныя старажыты дух часоў валадарання князя Давыда і яго трактоўка пра сучасныя скульптурныя тэндэнцыі. Найболей важным для стварэння вобраза стала рагізанская праблема руху, бо звычайна гарадскі манумент здаецца гледачу даволі статычным. А.Дранец на майстэрску вырашае гэтую

проблему: у фігуры адчуваюцца і моц, і напор, прачытаеца ўпэўненасць героя ва ўласных сілах. Энергічны рытму пабудове сілуэта, агульную дынаміку помніка падкрэслівае дзіда, яку трymae ў руках князь Давыд. Мастак з асаблівай дакладнасцю праца ваньку ўсе дэталі, вялікую ўвагу надаў рукам, рытму складак, узору абліямоўкі на адзенні.

Хачу згадаць і праistorавае рагізанская поміка, якое разлічана на пэўную вастрыню ўспрымання. Архітэктурамі працавана прынцыпія новае рагізанская пастамента, цалкам нечаканае: у выглядзе выгнутага абрысу. Эстэтычнае і мастацкая каштоўнасць поміка князю Давыду была адзначана ў 2002 г. Дзяржжаўнай прэміяй Рэспублікі Беларусь.


Важнай старонкай творчай біяграфіі А.Дранца стала і стварэнне помікаў супрацоўнікам Міністэрства ўнутраных спраў і службам ўнутраных войск, якія загінулі пры выкананні службовага і воінскага абязяжку, у 2003 г. у Мінску (у саўтарстве са скульптарам В.Антановічам) і ў 2004 г. у Магілёве. Пластычнае рагізанская абодвух помікаў надзвычай дакладна адпавядае тэматыцы, скульптар выкарыстаў прыём суразмернасці іх памераў чалавечаму росту, што прымінае гледачоў адчуць сваю блізкасць да людзей, якія аддалі свае жыцці за інші спакой.

Памятная дошка на капліцы ў гонар Божай Маці цалкам ішлі па тэмэ і канцепцыі ў парыўнанні з астатнімі манументальными работамі А.Дранца, тут скульптар паспрабаваў асвоіць прастору, дзе валадараць любоў і магіярынства. Адкрыцё мемарыяльной дошкі было прымескавана да 20-годдзя Чарнобыльскай катастрофы. У гэтай работе А.Дранец паставіў нязыкую для сябе задачу — стварыць вобраз маці з дзіцем. Інтимная тэмэ рагізансца мастаком дапікатна і тонка, без рэзкіх пластычных хадоў. Добра прадуманы прапорцыя тэксту. Гэтая работа была адзначана Граматай Патрыярхага Экзарха ўсяе Беларусі Філарэта.

А.Дранец працуе і ў станковай скульптуры. Можна згадаць і «Сон у мармуры», і работы «Дунін-Марцінкевіч», «Францішак Багушэвіч», праект поміка Цётты (А.Пашкевіч), дзе вызначаецца нязменная пікавасць аўтара да партрэтных вобразаў вядомых беларускіх дзеячаў культуры, «Кірыла Тураўскі», дзе скульптар спрабуе вырашыць вобраз экспрэсійнай пластычнай мовай.

А.Дранец — чалавек вельмі актыўны. Ён выкладае па кафедры скульптуры БДАМ, з'яўляецца адным з аўтараў генеральнага рагізэнія мастацкага афармлення Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, у саўтарстве распрацоўваў для бібліятэкі эскізы манументальных пано, прысвечаных абласцям Беларусі, і двух рэльєфу на тарцовых «крылах» увахода з тэмай славянскага і сусветнага пісьменства. З 2004 г. ён узнаічавае скульптурны камбінат БСМ. Не сакрэт, што вытворчая частка працэсу займае шмат высялкаў і часу. А.Дранец турбусцца пра належны ўзровень матэрыяльна-тэхнічнай базы па камбінаце, развівае ліцейную справу, каменсантрацію, стварае базу для правядзення міжнародных пленэроў, імкнецца наладзіць сумесна з мастацкімі школамі, вучылішчамі і Акадэміяй мастацтваў сістэмавых хавання будучых скульптараў. Лічыць, што для гэтага неабходна ўзаемаразуменне і супрацоўніцтва з адпаведнымі структурамі гарвыканкамаў, Міністэрства культуры, установамі па выхаванні творчай моладзі.

Сёння наша краіна мае патрэбу ў сапраўднай мастацкай культуры. Алець Дранец — з тых, хто на гэтай нялёткай ніве з'яўляецца адной з яркіх асоб.



Аўтарскі калектыв: В.Крамарэнка, М.Вінаградаў, А.Дранец, А.Лучыновіч, У.Крываблоцкі.  
Рэльеф на галоўным фасадзе Нацыянальнай бібліятэкі, прысвячаны развіццю сусветнага пісьменства.  
Рэзба, граніт. 2006.